

Дадатак 1.

Маладосць. Будучыня. Жыццёвае правіла

Прозвішча, імя----- Клас.....

| МАЛАДОСЦЬ | МАЛАДОСЦЬ | МАЯ БУДУЧЫНЯ | Жыццёвае правіла |
|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| 1. | 1. | 1. | |
| 2. | 2. | 2. | |
| 3. | 3. | 3. | |
| 4. | 4. | 4. | |
| 5. | 5. | 5. | |

Дадатак 2.

“Праблемы маладога пакалення 60-х гадоў у рамане”

Прозвішча, імя _____

| Славiк | Тарас | Маша |
|--------|-------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(праблема будучыні, праблема асобы і грамадства ,праблема бацькоў і дзяцей, праблема кахання, сяброўства)

Дадатак 3.

Узаемаацэнка. Самаацэнка.

Група _____ (Тараса, Славіка, Машы)

| Прозвішча, імя | Ацэнка кіраўніка групы | Самаацэнка | | Ацэнка настаўніка | Агульны вынік |
|----------------|------------------------|------------|----------|-------------------|---------------|
| | | У групе | на ўроку | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

Дамашняе заданне

- Напішыце сачыненне-разважанне (на выбар)

“Як гэта хораша—юнацтва!..”

“Людзей ратуе толькі чалавечнасць”

“Як хораша таму на свеце жыць, хто мае мару..”

«На свеце без кахання жыцця няма—ёсць толькі існаванне...»

- Рэклама кнігі Івана Шамякіна
- Падарунак Шамякіну. (Напішыце сцэнарый літаратурна-музычнай кампазіцыі па творчасці Івана Шамякіна (да 95-годдзя з дня нараджэння)
- Падрыхтуйце відэаролік “Моладзь 21 стагоддзя—гэта мы”

Анкета “5 з 20”.

Любоў
каханне
чалавечнасць
вернасць
чуласць
шчырасць
адказнасць
дабрыня

спагада
цярпімасць
стойкасць
прыгажосць
сардэчнасць
міласэрнасць
смеласць
самакрытычнасць

настойлівасць
сумленнасць
чысціня гонар

Сінквейн "Маша-Тарас"

Маша
Спакойная, разважлівая
Думае, разважае, вагаецца
Маша бачыць Тараса мужам
Сям'я

Сінквейн "Маша-Славік"

Маша
Вясёлая, імпульсіўная
Жартуе, смяецца, чакае
Маша са Славікам шчаслівая
Каханне

Дадатак

Жыццёвае правіла(выказванні беларускіх пісьменнікаў)

| | |
|---|--|
| <p>Як важна чалавеку ў жыцці Сябе знайсці, сваё прызвание. Каб не было расчаравання Як важна чалавеку ў жыцці. Глядзі, не абміні кахання! Шукай сябе, пакінь свой след на развітанне Як важна чалавеку ў жыцці Сябе знайсці, сваё прызвание.</p> <p style="text-align: center;"><i>Жанна Федарчук "Трыялет"</i></p> | <p>Ты яшчэ толькі намёк на чалавека, Калі ва ўсім спадзяешся на маці;</p> <p>Ты яшчэ – чвэрць чалавека, Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу;</p> <p>Ты толькі – паўчалавека, Калі ва ўсім спадзяешся на любоў, -</p> <p>І толькі тады становішся чалавекам, Калі ўсе могуць спадзявацца На цябе.</p> <p style="text-align: right;"><i>М. Танк.</i></p> |
| <p>Я спытаў чалавека, Які прайшоў праз агонь, І воды, І медныя трубы: - Что самае цяжкае На гэтым свеце? І ён адказаў: - Прайсці праз вернасць.</p> | <p>Жыццё – адказнейшы экзамен, Яго ніяк не абмінеш. І ў спёку летнюю і ў замець Ідзеш здаваць, пакуль жывеш. З гадамі хочаш азёрнуца, Памылкі выправіць усе, Але жыцця паток нясе, І да вытокаў не вярнуца. Жыццё сваю дыктуе волю, Жыві да ста, жыві за сто –</p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>М. Танк</i></p> | <p>Перапісаць яго ніколі На чыставік не змог ніхто. <i>Юрась Свірка</i></p> |
| <p>Якое шчасце — Жыць на белым свеце, Піць водар траў і цішыню бароў, Твар падстаўляць пад чабаровы вецер І мець сям’ю, работу і сяброў! Якое шчасце — Жыць зусім звычайна: Браць кнігі з перапоўненых паліц, І наліваць вадой крынічнай чайнік, І ў садзе лісце прэлае паліць! Якое шчасце — Аднойчы выйсці ў поле на дасвеці, Каб зразумець — Да ачышчальных слёз, — Якое шчасце — Жыць на белым свеце Сярод вясялак, птушак і бяроз!.. <i>Г.Бураўкін. “Якое шчасце...”</i></p> | <p>Калі табе дрэнна ў жыцці І ў сэрцы пануе трывога, Старайся прычыну знайсці- І ўспомні пра Бога. Калі ты застаўся адзін І трэба табе дапамога,- Хоць пару маленькіх хвілін Успомні пра Бога. Калі цябе скручвае злосць І ў злосці не бачыш нікога, Падумай, што кожны з нас госць,- І ўспомні пра Бога. Калі ты зусім занямог На цяжкіх жыццёвых дарогах, Павер, што на свеце ёсць Бог,- Успомні пра Бога. <i>І.Міцько. “Калі табе дрэнна ў жыцці”</i></p> |